

## УЛАСНАСЦЬ НА ЗЯМЛЮ

Я із ЗАХОДНІМ БЕЛАРУСІ і добра памятаю як было при прыматнай уласнасці на зямлю. У нас было 6 гектараў пакаты і сенажаціу на 9 душ сям'і. Зямля апрацовывалася вельмі старанна і добра раздзіла. Але тады тэхнічны узровень сялянскіх гаспадарак быў нізкі. Не бешталася ні пядзя зямлі. Заараць, закасціць, патраваць чужое лічылася надзвычайнім здарэннем. У нашай млысцавасці складні кармілі галоунім чынам лісныя пожні, а поле пахалася. Былі і фермеры - "шляхта", якія валодалі дзесяткамі гектараў зямлі. Ях гаспадаркі былі моцныя. Былі і латыфундисты - граф Плятар. Іго гаспадарка была высокарэнтабельная, шматгальнівая. Старожылы з яго маёнтка успамінаюць графа добрым словам і кажуць, каб ён цяпер убачыў у сваім аентку парадкі / чытай непарадкі / дык перавярнуся бы у труне. Цяпер тут савхоз.

Вяскоўцы жылі хто багацей, а хто бядней, але не галадалі нават у <sup>жнівні</sup> ванну. Многае зависіла ад самага гаспадара. Хто меў галаву і руки ды не ліпіліся за дзень мог зарабіць ад аднаго да пяці пудоў хлеба / адзін пуд жыта каштаваў часцей за усе 1,5 злотых /. Вісці гаспадару бесплатна памагаю сваім парадам і дзяржаумы аграном. У святочныя дні звычайна не працавалі. Зямлю можна было купіць, прадаць і каштавала яна дорага. Дазвола на гэта нікага не патрабавалася, быў бы толька грошы. Абкрадаць самога сябе і хлусці самаму себе уласніку зямлі не трэба было. Нічога не прападала. При любых пагодных умовах гаспадар сам знаходзіў выхад. Разумеецца уражай залежыў і ад пагоды. У нас гектар даваў не менш 30 цэйнераў чистага жыта. Працавалі шчыра, многа, ціжка, у паце твару. П'яниці і разводаў практична не было. Накарміць чалавека, памагчы беднаму, прыняць начленика, падарожніка, было гонарам, абавязкам. Вёскі утапляліся у садах; было многа моладзі. У быт селяніна і яго гаспадарку ніхто не умешываўся.

Вось чаму, калі у 1991 годзе ксендз з Польшчы у нашым Лужэцкім касцеле заспеваў: "Божэ цось Польскэнь...", старожылы дружна падхвацілі польскі "другі" нацыянальны гімн і праспівали з польскім ксян-

дзюм адзін куплет у суворэйнаи Рэспубліцы Беларусь, хады усе яны былі не паллякамі, а беларусамі-католікамі.

Пасля аб'яднання Беларусі у 1939 годзе і прыхода бальшэвікоў, якіх сяляне вельмі чакалі, гаспадары былі абкладзены прымусовым пра-Грэсунім продналогам, фермераў раскулачывалі, а праудзіві разграблівалі, многіх павывозілі, араштавалі. У гравым маентку устроілі савгас, у якім людзям жылося дрэни, бо працавалі амаль дарма. Усе чакалі вайны. Многія Гаварылі: "лепш вайна, чым так жыць...". Да вайны у нас масавай калектывізацыі не было. На пачалася цераз некалькі гадоў пасля <sup>вайны</sup> канек-тых звязах і была гвалтоўнай, кавариай. На правядзенне калектывізацыі былі падключаны усе дзяржауна-грамадскія структуры - ад настаўнікаў да КДБ. Сяляне упарты не шлі у калгасы, бо старая граніца ад нас была недалека і усім было добра вядома у якім "рай" там жывуць людзі. Пасля вайны у нашы вёскі хлынулі з Усходняй часткі Беларусі браты-беларусы за прадуктамі.

Пры калектывізацыі перш за усе стараліся зламіць самага аутары-тэтнага селяніна. У нашай вёсцы такім селянінам быў мой бацька. Каб яго заставіць уступіць у калгас, майму маладетнім брату з дапамогай пра-вакатара падсунулі абраз вітоўкі, а потым кадэбісты яго араштавалі і засудзілі восьмікласніка на 10 гадоў. Пасля гэтага бацька ужо "да-брахвотна" уступіў у калгас і дават стаў яго старшинею. За ім "дабра-хвотна" уступілі у калгас усе сяляне. А брат аказаўся на катарзе у Пя-чорскіх капальнях вугля. У 1954 годзе асвабадзілі і ён вярнуўся дамоў страціўши здароўе. К гэтаму часу калгас уваішоў у склад саўгаса, стаў яго брыгадай. Утварылася агромная бесталковая латыфундія, у якой николі не было парадку. Дырэкторы часта мяніліся, наступіла дэградація маралі, чаму садзейнічаў і саўгасны спіртзавод. Хлусня, крадзяжы, абаякавыя ад-<sup>з'явай</sup> носімы да працы сталі звычайнай сіранай, але начальнству жылося не дрэнна: нада свежае мяса, прыкажуць саратыку па партыі зламаць жывеліне

зламаць нагу, а потым яе зарэжуць і мяса паміж сабой падзеляць.

Што датычыць прастога люда, яго становіща становілася горшым, чым было пры пригонным праве, бо нават для апрацуокі сваіх сотак афіцыйна не атрымалі ні выдзеленых дзен  
яны ~~іх~~<sup>іх</sup> механічных машинах <sup>ні</sup> сродкау вытворчасці, што мелі при пригонным праве. Цяпер ім нават дабавілі сотак, але з запашкай іх выкручывайся як хочаш. і дзесяцігоддзямі выкручываюца з дапамогай місцовой "свабодна канвертыруемай валюты" - гарэлкі. Ад природы сва-  
бодалюбівы, ініцыятыўны селянін у вусім стау залежным ад сваіх гаспа-  
дароу. Наканец, паміж кірауніцтвам і селянамі устанавілася неякае сты-  
хінае психалагічнае узаемаразуменне: асабліва не мешаць адзін адна-  
му жыць, а гэта у сваю чаргу прывяло к заняпаду гаспадаркі і дэграда-  
цыі маралі. Галаваціства, безгаспадарнасць куды ні Глянь. Сколька срод-  
кау уляпілі у меліярацію балота лада і пожняу. А вынік: знішана агром-  
іял дармавая прыродная журавінная плантацыя, а само балота ператвары-  
лася у паракавую бочку; пяць дзеляніак яго выгарала і у гутым годзе, а  
лес так і не расце; лясныі пожні, якія раней кармілі сотні галеу ска-  
ціны зараслі кустамі мелкаlesssem. Затое, пахатнае поле ператварылі у  
паудзікае пазбіща. Сады у місцовым саугасе адзічэлі, некаторыя палі  
ператварыліся у плантацыі лебяды. А ва што абацлося "пэрла" сельскагас-  
падарчай думкі - свінтарнік на дзесяткі тысяч галоу?! Гэтай восінню  
пайшоу у лес і наткнууся на кучу выкінутых мяшкоу з дарагой аміач-  
най салітрай, можна выпадкова надкнуцца і на жалезны вузел ад якой-  
небудзь машыны і Г.Д.

Нікчэмная палітыка КПСС-КПБ у весцы і тэхнічная рэвалюцыя у сель-  
скай гаспадарцы пагналі із вёсак людзей, асабліва моладзь, у свет. Да  
войны у нашай весачцы Жарсцьвянцы із 150 чалавек цяпер засталося  
усяго 26, із іх палавіна - гэта людзі пажылога узросту, хадзя, навогул,  
цяпер тут людзі жывуть лепш, чым жылі пры Польшчы, але людзі прагнуть  
свабоды, без якой нікага прагрэса у сельскай гаспадарцы не будзе.

Для таго, как сельская гаспадарка магла самаразвівацца неабходна

прыватная уласнасць на зямлю, але рабіць гэта трэба з улікам рэальна-  
га становіща у сельскай гаспадарцы і эканамічных магчымасцяў нашай  
дзяржавы. Пры "калектыунай уласнасці" на зямлю запраудны гаспадар яе  
не калектуе, а тоi, хто дау яе калектыву для апрацеука. Другая справа,  
калектыунае карыстанне прыватнай зямлі/кааперацыя/. Апошняя і дзяр-  
жаўная уласнасць на зямлю - вот дэльце формы уласнасці. Яны ёсць у  
многіх краінах.

Сказаць шчыра, нас беларусау турбуе вось якое пытанне, а ці не заста-  
немся мы гаспадары сваіго дома у выніку прыватызацыі зямлі - без зям-  
лі, чужынцамі. Як вядома, на дзяржаўных пасадах, асабліва кіруючых, ціпер  
больш небеларусау, чым беларусау, прадпрымальніцтва па гэтай прычыне  
таксама аказалася у руках небеларусау. Засталося аддаць ім толька  
землю, гдзе і так яны заммаюць крэпкія пазіцыі. Напрыклад, чатырмя гас-  
падарамі па контуру майго дачнана участка сталі небеларусы, а пера-  
сяленцы із другіх краін і усім ім, прабачце, да лампачкі наш суворені-  
тэт, культура, мова, войска, з чаго яны проста смяюца. Той ж самае можна  
бачыць і у гаражных каператаўках. Калі такая прыватызацыя зямлі пройдзе  
па усей Беларусі, то назву ей ужо трэба будзе даваць іншую. Гэта добра  
разумелі яшчэ нашы продкі, напрыклад, пры заключэнні дынастыінай уніі  
у 1380 годзе з Польшчай, палякам забаранялася сяліцца на тэрыторыі  
Віленскага Княства Літоўскага і займаць дзяржаўныя пасады. Гэта добра  
разумелі і у быльх "рэспубліках свабодных" СССР, асабліва Прыбалты-  
скіх. Таму я лічу, што у РБ ўрыватымі уладальнікамі зямлі могуць  
стать толькі беларусы і грамадзяніне другіх нацыянальнасцяў, якія жывуць  
у нас ужо не менш 25 гадоу і знаюць беларускую мову.

#### ГУЗА

Па-моему, зямлю трэба прыватыраваць так, як і жылье: шляхам выдзя-  
ления зямельных квот тым жа самим грамадзянам РБ, за выключэннем грама-  
дзянікіх небеларусау, якія пражылі у нашай Краіне менш 25 гадоу і  
не знаюць беларускай мовы. Зямля усенароднае багацце, таму кожы і па-  
вінен атрымаць сваю квоту, а ты хочаш сам пашы, а хочаш прадавай дзер-

жаве ці таму, хто хоча ле купць. Ця перашні прынцып раздачи зямлі будучым фермерам і другім землекарыстальнікам сацыяльна несправядлівы.

Прывацізацыя зямлі – аснова суверенітэта,

жаве ці таму, хто захоча яе купіць. Ця перашні прынцып раздачи зямлі будучым фермерам і другім землекарыстальнікам сацыяльна несправядлівася.

Прыватызация зямлі - гэта шлях вывада сельскай гаспадаркі із крызіса і важнейшы фактар нашага нацыянальнага адраджэння.

Доктар медыцынскіх навук,

прафесар:

/Мірончык/

15. X. 1992г., Мінск.